

ЛІСТЫ НА ШЛЯХАХ ПЕРАМОГІ З ФОНДАЎ ДЗЯРЖАЎНАГА МУЗЕЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ



Перадокі чуношы!

Антычайшы пасці і архефаш з
чеканьшамі спадчысцем. Справа ўспер
на фронце такіх, якіх узялікі адар.
Ваша венгерскі ад. вондржаша
Адольфа сімбахі, такіх, чейто ў 1945.
Кіні гало наші сімбахі віль-
вааршчыкі на штурмі. Кад берта
СКІД ачехі. На ўсюму юдэю, што
таксама будзе, вінчавшы під час

Вашага:
Что новае ў нас?

Акадэмія распушчана за дзіцаку
нічнікісціх пратирошчыся, ён
прызначаны рэдактарам Альфія.
Міністэрства распушчана зразік
вінчавшы атміністрыці "кош-
ылі". Як бачиш, сірада дубч
тіка, кад мы будыкі Надзе-
йка, кад мы будыкі Надзе-

ічай сіло Новас падмі, друкаваны
сюз 900, а бы він што падісано,
Іншыя дзесі асноўні лікі сіло
пісціншчын аргандзячы, адносі
каючыся кіні 1940 і 1945. Намеснікам
быту Патруль.

Ук больші, пасленікі асноўні
лікі таунцы, пашы сірады.

Прывітанне ау честк пачашк тиа-
чы, пашы везкай.

Вітажай ѥх Каючыкі ісці, бо
пісці дзіцікі - міна часу.

Сартыя чесні руку

25/
11/1945.

Міхасі Лын'кові —
Пімену Панчанку

17457/315
11 1963

ДРУКУЕЦЦА ЎПЕРШЫНЮ

Ліст Міхася Лын'кова Пімену Панчанку. 25 студзеня 1945 г.

Працяг матэрыялу на с. 25.

ЛІСТЫ НА ШЛЯХАХ ПЕРАМОГІ

З ФОНДАЎ ДЗЯРЖАЎНАГА МУЗЕЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ



“ГЭТЫ ГОД БУДЗЕ РАШАЮЧЫМ ГОДАМ ВАЙНЫ”: ЛІСТ МІХАСЯ ЛЫНЬКОВА ПІМЕНУ ПАНЧАНКУ

Персідскі вуюнаж!

Атрымаў твой ліст і адказаў з некаторым спазненнем. Справы цяпер на фронце такія, што цяжка адарацца вечарамі ад рэпрадуктара. Адным словам, чакаем, што ў хуткім часе нашы слайныя чырвонаармейцы падступаць пад берлінскія сцены. Па ўсяму відаць, што гэты год будзе рашаючым годам вайны.

Што новага ў вас?

Аркадзь рыхтуеца да запуску лім”аўская працьвітства, ён прызначаны рэдактарам Лім”а. Пятрусь рыхтуеца зрабіць першы нумар адноўленага “Полымя”. Як бачыши, справы ідуць так, каб ты хутчэй надсылаў свае новыя паэмы, друкавацца ёсць дзе, абы было што напісане.

Гэтымі днямі аднавілі мы сваю партыйную арганізацыю, абрали парторгам Ілью і намеснікам яму Петруся.

Як бачыши, паступова аднаўляем наша жыццё, нашы справы.

Прывітанне ад усіх нашых хлопцаў, былых ваякаў.

Выбачай за кароткі ліст, бо пісаць даўгіх – няма часу.

*Сардэчна цісну руку
Міхась Лынъкоў*

25/I 1945 г.

1945 год – год Перамогі. У пачатку яго свет знаходзіўся ў напружаным і драматычным стаНЕ, у прадчуванні значных змен. Да ўзяцця Берліна было яшчэ некалькі месяцаў, кожны спадзяваўся на хуткае завяршэнне вайны, але змаганне яшчэ вялося. Надзея і аптымізм – такім эмоцыямі напоўнены ліст Міхася Лынъкова да Пімена Панчанкі. У фонды Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры быў перададзены жонкай Пімена Панчанкі Зояй Кірылаўнай.

Апошнія месяцы вайны Міхась Лынъкоў жыў у Мінску, але рэгулярна выязджаў у раёны баёў. Пісьменнік займаўся адноўленнем культурнага і грамадскага жыцця краіны, пра што і ідзе размова ў лісце. З мая 1944 г. Міхась Ціханавіч быў прызначаны кіраўніком групы літаратуры і мовы Акадэміі навук БССР. Пазней з яе ўтварыўся Інстытут мовы, літаратуры і мастацтва, дырэктарам якога да 16 лютага 1946 г. быў пісьменнік. У ліпені 1944 г. М. Лынъкоў пабываў у канцлагеры “Трасцянец”. Як член камісіі па расследаванні злачынстваў нямецка-фашистыскіх захопнікаў 3 верасня выступіў там з прамовай на жалобным мітынгу пры пахаванні савецкіх грамадзян.

Міхась Ціханавіч апавядвае ў лісце пра працу іншых пісьменнікаў у галіне перыёдкі. Газета “Літаратура і мастацтва” і часопіс “Полымя” – асноўныя беларускія літаратурныя выданні –

падчас Вялікай Айчыннай вайны не выходзілі. Але хутка пасля вызвалення Беларусі пачалося адноўленне іх працы, і многія пісьменнікі самааддана ўключыліся ў гэты працэс. Аркадзь Куляшоў стаў галоўным рэдактарам “ЛіМа” і заставаўся ім да 1946 г. Першы нумар адноўленай газеты быў выпушчаны ў красавіку 1945 г. Між іншым, у ім М. Лынъкоў выступіў з артыкулам “Верная зброя народа” (“Беларуская паэзія пе-рыяду Вялікай Айчыннай вайны”).

У гэты ж перыяд галоўным рэдактарам часопіса “Полымя” быў прызначаны Пятрусь Броўка (да 1948 г.). У адноўленым выданні М. Лынъкоў быў членам рэдкалегіі.

Пімен Панчанка ў час вайны ўдзельнічаў у баях на Бранскім, Заходнім, Калінінскім, Паўночна-Заходнім франтах, а ў 1944–1945 гг. знаходзіўся ў Іране: як спецыяльны карэспандэнт працаўаў у армейскіх і франтавых газетах. Напісаныя падчас вайны далёка ад радзімы радкі Пімена Панчанкі прасякнуты верай у перамогу над ворагам і суперажываннем землякам. У персідскіх краях паэт стварыў цыкл вершаў “Іранскі дзённік”, напоўнены любоўю да радзімы і журбой па ёй, надзеяй на хуткае спатканне.

Падрыхтавала Ганна КЛЯНОЎСКАЯ,
старшы навуковы супрацоўнік навукова-асветніцкага аддзела
Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры.